





# АШУЧА ВЕСЦІ БАРАЦЬБУ З ПРАГУЛЬШЧЫКАМІ І ІХ ПАТУРАЛЬНІКАМІ

## ЗЛАЧЫННЫЯ НАРУШЭННІ ЗАКОНА

Ты, які не хочучь чэсна працаваць сваёй рэчым, усяляк стараешся ашукваць розныя лазейкі, каб не выконваць законаў, паліцыя ўрава ўжо вылічыла і памешаць ёй. Імяна тады імяна аказаліся некаторыя медыцынскія работнікі Мінска.

Цэнтральнай паліклініцы Калгасу атрымлівае там дзве стаўкі і, згодна Наркамата Аховы Здарова ССР, працаваць 14 гадзін у суткі. Гэтага, ён атрымлівае поўстаўкі ў тэніскай паліклініцы, поўстаўкі ў кансультацыі і агульнай — у санаторыі. Усяго Бантарэвіч працаваў на 31 гадзіну ў суткі (!). Значна-ж працуе не больш 12 гадзін.

Чалавек без усякага сумнення ашукваў, а гіржатары медыцынскіх устаноў патураюць яму.

Нявольна паўстае пытанне: чаму працуюць паліклінікі Жукаў і гэтага часу не ацэаў Бантарэвіч і судоў? Хіба ён не ведае, што Калгас працуе некалькі гадзін штодзённа з аплатай проста. Тут рэчышча ўжо. Жукаў сам атрымлівае ў пошты зарплату за 10 з паловай гадзін, у другой кансультацыі —

за 10 з паловай гадзін, у другім клінічным гарадку — за 7 гадзін, у камароўскай паліклініцы — за 10 з паловай гадзін, а ўсяго за 38 гадзін у суткі. Яго зарплата дасягае 2500 рублёў у месці. Працуе-ж ён 10—13 гадзін у дзень.

Галоўчару камароўскай паліклініцы доктар Вясёлаў у сваю чаргу не хоча сварыцца з Жукаўскім, калі той не прыходзіць свечасова на работу. Ды і ці будзе ён рабіць гэта, калі ён сам непрацоўвае ў паліклініцы па 6 гадзін. Гэты-ж Вясёлаў атрымлівае ў дзённай кансультацыі поўную стаўку за 7-гадзінныя рабочыя дзень, а працуе там значна менш.

Ладзе не поўнай праверкай устаноўлена, што 44 урачы Мінска атрымліваюць незаконна грошы. Урач 2-га клінічнага гарадка Граноў атрымлівае зарплату больш чым за 30 рабочых гадзін, а працуе не больш 10—11 гадзін, урач Мятліцкі мае 8 ставак і т. д. Дзесяткі тысяч рублёў дзяржаўных грошай растанжываюцца падобнымі шляхам.

Народны Камісарыят Аховы Здарова ССР да апошняга часу мірыўся з падобнымі фактамі і абыхава адносіўся да злачынных парушэнняў савецкіх законаў.

А. ЮР'ЕУ.



Беларуская дзяржаўная селекцыйная станцыя Засерэ, Мінскай абласці, вывела рад каштоўнейшых сартоў зернавых культур. Работа селекцыйнай станцыі шырока пазначана на Усеагульнай сельскагаспадарчай выстаўцы ў Маскве. На здымку (злева направа): работніца Мая Шубко, тэхнік Эльвіра Голісман і энтузіяст Ніна Рубеўлеўская за адорам новага сорту азіацкай пшаніцы. Дзяржаўна-выведзеная Беларускай дзяржаўнай селекцыйнай станцыяй.

### ПІСЬМЫ З ЛАГОЙСКАГА РАЁНА

## АБ ТАНАХ, МАЛАЦЬБЕ І СТРАТАХ УРАДЖАЮ

У калгасе імяні Каманіна, Лагойскага раёна, усталяваліся добрыя традыцыі. Яны маюцца ў сваёй калгаснай ўраджай на адрэджаных і падрыхтаваных танах. У іх ні адзін кілограм зярна не пойдзе ў зямлю і не астанеся ў шчымінах.

Каманіны перажаніліся, што адзін толькі добры ток эканоміць ім дзесяткі пудоў хлеба. І сёння, як і летась, яны рашылі наведаць парадка на танах, падрыхтаваць месца для малацьбы. Спачатку агледзелі і ачысцілі сены, потым вылажылі ток каменнем і, нарэшце, высалі і вылілі яго глінай. Ток блышчыць нібы выліты з прэменту. У іх ні адно зярно не пойдзе ўглыб.

Берагуць свой ураджай і калгаснікі сельскагаспадарчай арцелі імяні Дзержынскага, Палонскага сельсавета. Велізарна плошчу азіацкіх пасеваў яны ўбраві за піль дэні і арганізавалі збор і падрыхтавалі калгасу. Ад рання да позняга вечара працуюць на парадках два паросткі — Гарасім Вялічкі і Сяргей Парфенюк. Зграбачылі калгасны перапрацаваныя спосабам і два сям'і, яны дабіваюцца таго, што на іржышчы не астанеся амаль ні аднаго коласа.

На малацьбе, як і на ўборцы, дзяржынцы танама змагаюцца са стратамі. Яны загадаў падрыхтаваць месца для малацьбы, не пакідаюць зярна ў салема і мякнне.

Як нікада, што гэты добры прыклад каманінаў і дзяржынцаў не стаў дабіткам усіх калгасоў раёна, што аб ім прамаўчала і раённая газета «Новая вёска». Мы былі на малацьбе ў калгасе «8 сакавіка» і бачылі, як іржынцы калгасі і асобныя калгаснікі абыхава, безадказна адносіцца да вырашчанага ўжо і сабранага з поля ўраджая.

У вёсцы Гасцілавічы, дзе знаходзіцца першая брыгада калгаса «8 сакавіка», трэці дзень працаваў складаная малацярня МТС. Сюды ў гурно адзін за адным прыбывалі вазы з снапамі. Лыта асцелялася пры малойшым датыканні да снапоў. Але гэта ніколі не турбавала брыгадзніка Гаўдуча. Ён спакойна глядзеў як сукія снапы скідвалі на гумне проста ў траву.

— Што вы робіце! — заартаставалі некалькі калгасніц, што акіталі салому ад малацярні. — Гэта-ж у вас пад снапамі жыта жменькі можна збраць! Хоць бы пахілілі падалася!

Але вочныя былі нязвольнымі. Яны, страціўшы паўшчы адназначна, і прадэманстравалі сваё гора і абыха зярно ў траву. Калі ўачыны, што людзі з такою ж безадказнасцю пакідалі снапы ў полі і тое, што німаля зярна высалася пры звысокім яго ў сярні з старых дзяржавых мяшак, то можна з упушчэннем сказаць, што толькі за тры дні 300 пудоў калгаснікі страцілі не менш 300 пудоў хлеба.

Гэта ў калгасе імяні 8 сакавіка, за два кіламетры ад раённага цэнтру — Лагойска, у калгасе, які ўзначальвае член партыі тав. Радкомч.

Німаля збожжа пакідаюць на полі і калгаснікі сельскагаспадарчай арцелі «Палтаўцел». Тут яшчэ не вывеліся паказкі калгаснага ўраджая, і новы старшыня калгаса, кандыдат партыі тав. Ошпаў не адну ноч прабываў у полі, праверяючы ахову грамадскага добра.

У калгасе ёсць свая камсамольская арганізацыя. На жаль, яна мала дапамагае ў пераабытванні адсталых частак калгаснікаў і асобныя калгаснікі абыхава, любячы сваю справу і свой родны калгас.

Нядаўна ў другой брыгадзе калгаса

«Палтаўцел» убраві каношыну. Якась уборкі была настолькі нізка, што старшыня калгаса патрабаваў лічце раз перапрабаві ўборную пошчу.

Брыгада адмовілася выканаць распараджэнне старшыні. Там на паўторную ўборку паставілі людзей з першай брыгады. Нанова згребеную каношыну ўважылі. Не было 70 пудоў.

Абурачыны малюць уачынім на гумне гэтага калгаса. У новайшай пуні былі звалены снапы ільну, убранага больш двух тыдняў назад. Ён ляжыць у пуні піль дэні і асцяраў.

— Ахмалішчы не паспелі, — скардзіцца старшыня калгаса тав. Ошпаў — людзей мала.

Гэта ў калгасе, дзе ёсць людзі, якія яшчэ не вырабавалі сёння ні аднаго працідзень, дзе ў ідзельню з 59 жанчынаў другой брыгады ні адна не вышла ў поле.

Варацьба са стратамі ўраджая на ўборцы і малацьбе — кроўная справа раённай партыйнай арганізацыі і ўсяго калгаснага сялянства. Мы не павіны дупкаваць, аб ураджай, дзябучы працуючы калгаснікі, траціць па віне гультая і безадказных людзей.

Чым большы ўмакот, чым больш зярна будзе забягата ў калгасе, тым хутчэй развіцця калгаснікі з дзяржавай па зямельна-аграгаспадарчым.

Чым больш зярна ў калгасным спірыце, тым больш важкім будзе і працідзень калгаснікаў. Шкада, што гэтай элементарнай іспыні не ўважліва ішчэ многія партыйныя і пераарытныя большыя калгаснікі раёна.

А. МАТУСЕВІЧ.

ЛАГОЙСК. (Спец. нар. «Звязь»).

На палях работ рэспублікі зарэагавалі горахы раёна. Дзесяткі тысяч калгаснікаў і калгасніц, тысячы трактарыстаў і камбайнераў саборнічаюць пакі сабою за лепшую ўборку ўраджая, без страт у вызначэнні партыйна і ўраджай тэрміна. Добра сабраць ураджай — гэта толькі палова працы. Трэба сабраць ураджай захаванні ад пажару, пясчаніца і раўнаважы.

Весткі, што прыхоўваюць з раёнаў, сведчаць аб тым, што некаторыя кіраўнікі раённых арганізацый, старшыні сельсаветаў і калгасоў мала ўвагі надаюць ахове ўраджая.

Дрэна пастанавіла прапашаваць ахове ў калгасе Копыльскага, Старадарожскага, Чырвоныялаборскага і Старобяжыцкага раёнаў. У гэтым годзе было некалькі пажараў з вялікімі стратамі. Аднак гэта, як відаць, ніколі не турбуе кіраўнікоў раённых арганізацый. Велмі дрэна пастанавіла ахове ўраджая ў калгасе імяні

Калініна, Смалявіцкага раёна (старшыня калгаса Басюшка), «Сокра». Вайцаліска сельсавета, Дзяржынскага раёна, «Талька», Нухавіцкага раёна, «Чырвоны Усход», Нарвільскага раёна, і ў іншых. Пажарны інвентар у гэтых калгасоў няспраўны, паракітан дзе папата. Добраахвотныя дружныя лічачы толькі на палеры, ніякіх заважткі з ім не праводзіцца, не арганізаваны дзяжурствы.

Каб захарыць ураджай ад пажару, пясчаніца і распрадана, трэба кожнаму калгасу і саўтоза прасіць у жніццё пастанавіць мерыпрыемствы.

У момант самой ўборкі і звысокі спалоў арганізаван ахове ўраджая ад магчымага пажару з-за неасцярожнага абыхавання з агнем, прывесці ў поўна парадка прапашаваць інвентар, арганізаваць кружкі дзяжурствы членаў добраахвотных пажарных дружнаў.

Месцы абмалоўкі ўраджая павіны быць забяспечаны ородкамі пажаратуплення

(ручнымі насосамі, рукавамі, агнегасіцельцамі) і вадою.

Спіраванне хлеба трэба рабіць на значнай алегласці ад будынкаў і прытрымлівацца раэраўняў не менш 50—100 метраў паміж опірамі.

Абмалоў хлеба трэба арганізаваць не бліжэй 150 метраў ад будынкаў, выбраць для гэтага месца, забяспечанае вадою. Машыны (трактары, малацярні і інш.) павіны быць спраўнымі і забяспечаны ікраўраўнаважэннем.

Хаванне хлеба дапускаецца толькі ў спецыяльна абсталяваных памяшканнях, не звысокіх жылых будынках. Сырыя і скарды павіны быць забяспечаны ородкамі пажаратуплення. Калгасы павіны выздзяць надзейных людзей у якасці вартаўнікоў складоў.

Ф. КАБЕРНІК, нам. нач. аддзела паражарнай аховы НКВД па Мінскай абласці.

## За парушэнне ўказа — пад суд

Дырэктарам магілёўскага аўтарамонт-завода імяні Кірава Спіцанаў ужо два наглядальныя факты ігнаравання па Прэзідыума Вярхоўнага Савета ССР 26 чэрвеня.

Менш рачунай барацьбіт з дэзарганізмам вытворчасці Спіцанаў стаў на пачатку імяні. У выніку за перыяд выдання ўказа на заводзе падлічылі 60 прагульшчых. Работы завода Спіцанаў спаўняў на работу пасля абяцання перапынку на 40 мінут. Дырэктар рыхліў прагульшчыка да судовай вышні, а абяжаваў толькі адміністрацыйным спяганнем. Калі 10 прапашаў з паломай Спіцанава ўварт судовай адкаснасці.

Судовай форм патураўня прагульшчыкам на заводзе сталі водпускі за свой кошт. Іх Спіцанаў дае цэлым пажамі. Загатам на заводзе да № 175 ад 23 ліпеня калі 20 рабочых прадастаўлены водпускі за свой кошт па сямейных акалічнасцях. Такая-ж колькасць адпущана ў водпускі за свой кошт па тым-жа матывах загатам ад 28 ліпеня. Работніцы Спіцанаў даў за свой кошт водпускі па сямейных акалічнасцях з 26 ліпеня па 1 верасня, работніцы Лабазавай — з 25 ліпеня па 12 жніўня і т. д. Усяго за атлічны паўтара месца на заводзе 165 рабочых атрымалі водпускі за свой кошт на 695 рабочых дэняў.

За парушэнне ўказа ад 26 чэрвеня пракуратура Спіцанаў прывяваіцца да крымінальнай адкаснасці.

дэ пад суд, але ёй адмоўціць. З яго вусонаў па адрыв тав. Мінхінш пасылае ўсяляк несправядлівае, і ў ачышчэнні ён ударыў яе шыкай па тэору. Доўгі час Бушуеў хуліганіў у памішканні мелушчкі.

Бушуеў — тыповы дэзарганізатар вытворчасці. На заводзе імяні Кірава ён працуе ільнуа, з 4 красавіка гэтага года. У 1939 годзе працаваў у пажарнай ахове горада, адкуль быў зволена за прагульшч. У тым-жа годзе, 17 верасня, пастаніў на мантажы-будульніцы ўчастак Велізарнапрадубуда і адгуль 2 сакавіка 1940 года быў зволена за прагульшч.

Справа аб Бушуеў адміністрацыйна завода перадаана следчым органам.

## Забяспечыць ахову ўраджая

ПЕВСК, 16 жніўня. (Нар. «Звязь»). — Я катэгарычна патрабую, каб імяні ілавак да тым, што я чытаючы. — Таковы дзедзі я вам выдаць не маю ад вас нясе водкай, і вы ледзь стаілі нагах.

Імяні размова адбылася 12 жніўня ўмяшканні мелушчкі станкабудульніча завода імяні Кірава паміж рабочым завода капітальнага будаўніцтва А. І. уевым і мелушчкі тав. Мінхінш. Імяні дзень Бушуеў прышоў на завод імяні выгядзе, і яго да работы не спілі. Вось ён з'явіўся ў мелушчкі азна патрабаваў завод аб тым, на сваёму стану ён можа працаваць ільнуаўшы адмову, Бушуеў пацаў хулічць, пагражаць сястры, што хопь пай-

мелі работу, працавалі толькі 6—8 месаў па прапату года. З пачаткам ваіны прапрыемствы Беластва канчаткова спынілі сваю работу, і тысячы рабочых аказаліся беспрацоўнымі. Савецкая ўлада атрымала ў спадчыну «рабітае карыта».

Прашлі каля 11 месаў. За гэты параўнаўча кароткі перыяд прароблена гіганцкая работа. Тактыяльная прамысловасць рэканструіравана і пёрда стала на ногі. Усе цпер лібы даць права гаварыць аб Беластве, як аб другім цэнтры тактыяльнай прамысловасці Савецкага Саюза, аб другім Іванава.

Па плану 1940 года тактыяльная прамысловасць Беластва павіна даць 10 мільянаў метраў ткані. У першым паўгоддзі выпушчана 5.018 тысяч метраў. У 1941 г. краіна павіна атрымаць ад Беластва 18 мільянаў метраў ткані. Гэта азначае рост вытворчасці супроць багучага года на 70 процантаў і супроць 1938 г. на 157 процантаў. У 1942 годзе выпуск прадукцыі будзе дзавезен да 25 мільянаў метраў.

Конт асноўных фондаў прапрыемстваў вызначаецца звыш чым у 140 мільянаў рублёў, што складае 30 проц. ўсёй фондаў шарсцяной прамысловасці Савецкага Саюза.

Новыя савецкія гаспадары пачалі з умацавання вытворчасці, з каністраванні і рацыянальнай расстаноўкі абсталявання. На прапату ўсяго года праводзілася адліганне машы і стакоў, размяшчэнне іх у спецыяльных пяхах з адным прапанам і побач з гэтым камбайнаваны амаль прапрыемстваў па тыпу лепшых камбайнаў ССР. Напрыклад, камбайн № 1 створан з былых прапрыемстваў 14 фабрыкаў, камбайн № 2 — з прапрыемстваў сямі фабр, камбайн № 3 — з васьмі фабр і т. д.

Усяго створана 28 сацыялістычных прапрыемстваў, з іх 11 сувоенных камбайнаў, і ташка-аддзельныя камбайны, 12 працідзень-тэахны фабрыкі і інш.

Побач з гэтым прароблена вялікая работа на аднуітвенні і новаму будаўніцтву вытворчых і бытавых пабудов. На камбайнах абсталяваны клубы, чырвоныя куткі, душы, гарызоры, пакоі для работы адміністрацыйна-тэхнічнага персанала. Зарэстава паўраўнілі на новы савецкі асартымент. Выпускаямы тканіны ўтрымліваюць не менш 35 процантаў натуральнай пёрпсі і 35 процантаў баўняным.

Пад папярэдніх наметках, на рэканструкцыю тактыяльнай прамысловасці Беластва затрачана да 56 мільянаў руб. У бігучым годзе адпущана 10 мільянаў рублёў, з іх 4 з паловай мільяна на будаўніцтва новай базавыяна-паліарной фабрыкі на 11 тысяч верапел, якая павіна забяспечыць усю патрабаванні беластвай тактыяльнай прамысловасці ў працідзень. Першая чарга фабрыкі на 5 тысяч верапел павіна ўступіць у эксплуатацыю ў канцы гэтага года. Будзе пабудавана плавачная фабрыка-адзіла ў ССР па вышуску такіх тканіны, як транспірант, копік і інш. Каля 5 мільянаў рублёў будзе затрачана на жыллёвае будаўніцтва і каналізацыю.

Выпускаямы свой тавар з уліка, беластвай фабрыканы амаль не мелі фабвалітэў. Зараз на камбайнах будуюцца новыя фабвалітэўныя цэхі, якія поўнасна адпавядаюць усім патрабаванням сацыялістычнай вытворчасці. На прапрыемствах ажыццяўляецца электрыфікацыя

усіх прапасаў вытворчасці. Велмі многа зроблена ў адносінах тэхнікі безадаспачці. Цяпер у размах тактыяльнай прамысловасці патрабуе і добрай узаснай паліўнай базы. Фабрыканы ў асноўным карысталіся прывозным вугалем і часткова дравамі. І гэта ў той час, калі Беластвок з усіх бакоў ажураж магчымымі тарфянымі масівамі. За Беластвокімі тактыяльнымі тэрамам зараз замацаваны тарфасі ў запасах звыш 5 мільянаў тон тарфу. Па стварэнне тарфяной гаспадаркі запрачываецца 9 мільянаў рублёў.

Асноўнай задачай усёй рэканструкцыі з'яўляецца поўнае асаваенне намечаных вытворчых магчымасцей прапрыемстваў і рэзкае павышэнне прадукцыйнасці абсталявання.

З прыхоўкам савецкай ўлады тысячы беспрацоўных тэахт, працідзеньчыкаў, аддзельнічаў атрымалі работу. Усе гэтыя людзі больш не бяліцца быць выключенымі на вуліцы, іх не пахожае заўтрашні дзень. Цяпер яны працуюць на сабе, на сваю сацыялістычную рэалізму, з імя ў дзень павышаюць прадукцыйнасць прапашы. Тактыяльная прамысловасць Беластва ўжо налічвае 771 многастаючыка, тысячы станаўнаў і ўтанікаў.

Сацыялістычнае спарорніцтва ўвайшло ў сістэму работы былых палівоальных тэражынаў капітальна.

Перад прамысловасцю Беластва стаяць велічынны, багачейшыя пераважы.

Прапашыны Беластва павіны з часпю выканаць заданне партыі і ўрада і ператварыць свой горад у другое савецкае Іванава.

Юр. АРБАТ.

Заканчваецца кніжка новайлікай паэмай «Дзед і ўнук». Яна мае пмаг мастацкіх вартасцей, але нельга назваць уадымі і адрэсленым вобраз уніка: ён малажыццёвы.

Кніжка вымаца з партрэтам аўтара. Аформлена яна з густам. Загалюкні вершаў утрыжаны народнымі араментам.

І. ЛЯНДРЭС.

# Другое Іванава

Старыя фабрычныя карпусы за 22 годны не падвержылі колькі-небудзь сур'езнаму капітальнаму рамонту і да верасня 1939 г. прадастаўлялі сабе неспрыяльныя палубовыя з працідзень перакрыццямі, падолаў, з пяхамі, якія нагадалі сабой дзюны чыёны казэматэ.

Часам 2—3 фабры аб асобныя фабрыканы мелі ў адным і тым-жа корпусе свае пяхы. Камбайнаваны вытворчасці зусам не было, а асоль не было і ўвазкі вытворчых прапасаў. Напрыклад, фабрыка вытворчых прапасаў Беластвокі сярэвіны і Рубана купіла ў Беластвокі сярэвіны і тут-жа перапрацоўвала яе ў шпуніную ваюну. Гэту працідзеньчыю фабрыку заваз на 6 кіламетраў у мястэчка Васільява на падзеяння, а працідзеньчыю фабрыку заваз у Беластвокі да ткачтва. У беластвокі прамысловасці прапашы ўсяго два ішчы неры-тэхнічныя.

Пры такім становішчы беластвокі прамысловасць вырабляла ў год усяго да 7 мільянаў метраў ткані, а ў першым паўгоддзі 1939 г. было выпушчана толькі 2900 тысяч метраў. Вытканы амаль выдзав шарсцяной прамысловасці Польшчы прапаше дэзарганізацыі.

Да прыходу ў Беластвокі часцей Чырвоны Арміі тут налічвалася каля 97 драбных фабр, якія мелі вытворчае абсталяванне, і 80 фабр. скарэстаўнаўшых толькі сваю капітал і павяную прапу. Прапрыемствы прадастаўлялі сабой фабрыкі. Усвамагчужна тыпу, прапашыўшы амаль выключна на штучнай ваюне. У працідзеньчы гэтых фабр было ўсяго 5 проц. усяго, а 95 проц. — ануч.

За год польскай ўлады новае вытворчае будаўніцтва амаль не праводзілася.

Забілаецца першая гадавіна таго гіганцкага дня, калі Чырвоная Армія перады граніцы былой Польшчы і вызваляе народы Заходняй Украіны і Заходняй ардуі ад панскай ўлады. Прайшоў усяго год. Але і за гэты навілікі нашай імяні жыцці заходніх абласцей нашай публікі абыліся такія велізарныя зручэнні нямыслімы былі і за ідэалогію на ўвовах капіталістычнай сістэмы.

Тут мы хочам расказаць аб тым, як ішчы пры свей абхаві Беластвокі буйнейшыя заходніх абласцей Беларуска-Беластвокі, які нараджаецца тут новы вядлікі мільясоны цэнтры.

Да 1914 года Беластвокі меў звыш 200 мільясоных прапрыемстваў.

У перыяд папававання польскіх памельчыкаў і капіталістаў горад стаў быстра развівацца, трапіць сваё значэнне, як тактыяльнай цэнтры. Пазабудавана сярэвінавыя фабрыкі, а разам з ёй і вялікая рынка збытка прамысловасці Беластвокі з кожным ам скарчалася і перажывала велічынны прамысловасці капіталістычнай Польшчы прапаше дэзарганізацыі.

Да прыходу ў Беластвокі часцей Чырвоны Арміі тут налічвалася каля 97 драбных фабр, якія мелі вытворчае абсталяванне, і 80 фабр. скарэстаўнаўшых толькі сваю капітал і павяную прапу. Прапрыемствы прадастаўлялі сабой фабрыкі. Усвамагчужна тыпу, прапашыўшы амаль выключна на штучнай ваюне. У працідзеньчы гэтых фабр было ўсяго 5 проц. усяго, а 95 проц. — ануч.

За год польскай ўлады новае вытворчае будаўніцтва амаль не праводзілася.

Забілаецца першая гадавіна таго гіганцкага дня, калі Чырвоная Армія перады граніцы былой Польшчы і вызваляе народы Заходняй Украіны і Заходняй ардуі ад панскай ўлады. Прайшоў усяго год. Але і за гэты навілікі нашай імяні жыцці заходніх абласцей нашай публікі абыліся такія велізарныя зручэнні нямыслімы былі і за ідэалогію на ўвовах капіталістычнай сістэмы.

Тут мы хочам расказаць аб тым, як ішчы пры свей абхаві Беластвокі буйнейшыя заходніх абласцей Беларуска-Беластвокі, які нараджаецца тут новы вядлікі мільясоны цэнтры.

Да 1914 года Беластвокі меў звыш 200 мільясоных прапрыемстваў.

У перыяд папававання польскіх памельчыкаў і капіталістаў горад стаў быстра развівацца, трапіць сваё значэнне, як тактыяльнай цэнтры. Пазабудавана сярэвінавыя фабрыкі, а разам з ёй і вялікая рынка збытка прамысловасці Беластвокі з кожным ам скарчалася і перажывала велічынны прамысловасці капіталістычнай Польшчы прапаше дэзарганізацыі.

Да прыходу ў Беластвокі часцей Чырвоны Арміі тут налічвалася каля 97 драбных фабр, якія мелі вытворчае абсталяванне, і 80 фабр. скарэстаўнаўшых толькі сваю капітал і павяную прапу. Прапрыемствы прадастаўлялі сабой фабрыкі. Усвамагчужна тыпу, прапашыўшы амаль выключна на штучнай ваюне. У працідзеньчы гэтых фабр было ўсяго 5 проц. усяго, а 95 проц. — ануч.

За год польскай ўлады новае вытворчае будаўніцтва амаль не праводзілася.

Забілаецца першая гадавіна таго гіганцкага дня, калі Чырвоная Армія перады граніцы былой Польшчы і вызваляе народы Заходняй Украіны і Заходняй ардуі ад панскай ўлады. Прайшоў усяго год. Але і за гэты навілікі нашай імяні жыцці заходніх абласцей нашай публікі абыліся такія велізарныя зручэнні нямыслімы былі і за ідэалогію на ўвовах капіталістычнай сістэмы.

Тут мы хочам расказаць аб тым, як ішчы пры свей абхаві Беластвокі буйнейшыя заходніх абласцей Беларуска-Беластвокі, які нараджаецца тут новы вядлікі мільясоны цэнтры.

Да 1914 года Беластвокі меў звыш 200 мільясоных прапрыемстваў.

У перыяд папававання польскіх памельчыкаў і капіталістаў горад стаў быстра развівацца, трапіць сваё значэнне, як тактыяльнай цэнтры. Пазабудавана сярэвінавыя фабрыкі, а разам з ёй і вялікая рынка збытка прамысловасці Беластвокі з кожным ам скарчалася і перажывала велічынны прамысловасці капіталістычнай Польшчы прапаше дэзарганізацыі.

Да прыходу ў Беластвокі часцей Чырвоны Арміі тут налічвалася каля 97 драбных фабр, якія мелі вытворчае абсталяванне, і 80 фабр. скарэстаўнаўшых толькі сваю капітал і павяную прапу. Прапрыемствы прадастаўлялі сабой фабрыкі. Усвамагчужна тыпу, прапашыўшы амаль выключна на штучнай ваюне. У працідзеньчы гэтых фабр было ўсяго 5 проц. усяго, а 95 проц. — ануч.

За год польскай ўлады новае вытворчае будаўніцтва амаль не праводзілася.

Забілаецца першая гадавіна таго гіганцкага дня, калі Чырвоная Армія перады граніцы былой Польшчы і вызваляе народы Заходняй Украіны і Заходняй ардуі ад панскай ўлады. Прайшоў усяго год. Але і за гэты навілікі нашай імяні жыцці заходніх абласцей нашай публікі абыліся такія велізарныя зручэнні нямыслімы былі і за ідэалогію на ўвовах капіталістычнай сістэмы.

Тут мы хочам расказаць аб тым, як ішчы пры свей абхаві Беластвокі буйнейшыя заходніх абласцей Беларуска-Беластвокі, які нараджаецца тут новы вядлікі мільясоны цэнтры.

Да 1914 года Беластвокі меў звыш 200 мільясоных прапрыемстваў.

У перыяд папававання польскіх памельчыкаў і капіталістаў горад стаў быстра развівацца, трапіць сваё значэнне, як тактыяльнай цэнтры. Пазабудавана сярэвінавыя фабрыкі, а разам з ёй і вялікая рынка збытка прамысловасці Беластвокі з кожным ам скарчалася і перажывала велічынны прамысловасці капіталістычнай Польшчы прапаше дэзарганізацыі.

Да прыходу ў Беластвокі часцей Чырвоны Арміі тут налічвалася каля 97 драбных фабр, якія мелі вытворчае абсталяванне, і 80 фабр. скарэстаўнаўшых толькі сваю капітал і павяную прапу. Прапрыемствы прадастаўлялі сабой фабрыкі. Усвамагчужна тыпу, прапашыўшы амаль выключна на штучнай ваюне. У працідзеньчы гэтых фабр было ўсяго 5 проц. усяго, а 95 проц. — ануч.

За год польскай ўлады новае вытворчае будаўніцтва амаль не праводзілася.

### БІБЛІАГРАФІЯ

## „ШЛЯХАМІ БАРАВЫМІ“

(Новы зборнік вершаў П. Броўкі)

У жыцці беларускага народа адбылася найвялікшая гістарычная падзея. Воля ўсёй савецкай краіны беларускі народ назаўсёды злучан у адзіную сацыялістычную дзяржаву. З рэзкага кантраста паміж трыма часткамі Беларусі відаць, якія вялікія справы рабіў народ БССР, чаго ён дасягнуў за 20 год і да чаго за гэтыя-ж 2

